



НОВЫЯ ТАРЫФЫ
НА КАМУНАЛЬНЫЯ
ПАСЛУГІ

5

БУДЗЕМ РАЗАМ!
КАЛЯНДАР
«ЗВЯЗДЫ»

9



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

3

СТУДЗЕНЯ 2019 г.

ЧАЦВЕР

№ 1 (28868)

ЦЫТАТА ДНЯ



Юрый СЯНЬКО, старшыня
Дзяржаўнага мытнага
камітэта:

«Грамадзяне краін
Еўразійскага эканамічнага
саюза з 1 студзеня могуць
бяспошлінна ўвозіць у ЕАЭС
тавары для асабістага
карыстання на суму, не
большую за 500 еўра,
вага якіх не перавышае
25 кілаграмаў. Да гэтага
норма бяспошліннага ўвозу
складала 1500 еўра
і 50 кілаграмаў.
У адпаведнасці з
Мытным кодэксам ЕАЭС,
краіны — удзельніцы
саюза маюць права толькі
рабіць больш жорсткімі
нормы бяспошліннага
ўвозу на нацыянальным
узроўні. Абмежаванні
на бяспошлінным увозе
тавараў да 500 еўра не
закрануць звычайных
турыстаў: беларусы з
ліку звычайных турыстаў
пры бязмытным увозе
не дасягаюць «паталка»
ўстаноўленых лімітаў. Тут
ніякіх пытанняў не было і
не будзе».

НЯХАЙ НАША РОДНАЯ БЕЛАРУСЬ ЗАЎСЁДЫ КВІТНЕЕ, ЖЫВЕ Ў МІРЫ І ЗГОДЗЕ



Фота БелТА

Навагодні зварот Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі да беларускага народа

Дарагія сябры!

Надыходзіць самы дзівосны час у годзе, калі мінулае, сучаснае і будучае зліваюцца ў адно імгненне. І застаюцца ўсяго толькі секунды, каб ацаніць тое, што зроблена, падумаць аб тым, што чакае.

Гэты час сагравае і радуе сэрцы, аб'ядноўвае нас у самых лепшых пачуццях і чаканнях.

Традыцыйна сем'ямі, разам з роднымі, блізкімі, сябрамі вы сабраліся за святочным сталом.

Вядома ж, самыя шчаслівыя сярод нас — нашы дзеці. У школьнікаў доўгачаканыя канікулы.

І мая просьба да вас, хлопчыкі і дзяўчынкі: не забывайце, што ў вас ёсць бацькі, бабулі, дзядулі. Запрасіце іх на культурныя, спартыўныя мерапрыемствы. І проста правядзіце час разам. Гэтым вы падарыце ім нямала шчаслівых хвілін.

Разам з намі ў гэты святочны час наша будучыня — моладзь. Тое, якой мы ўбачым Беларусь заўтра, залежыць

ад кожнага з вас. Гэта вы павінны захаваць і прымножыць створанае.

Сёння краіне асабліва патрэбны вашы інтэлект і энергія.

Памятайце: ніхто, ніколі і нідзе не будзе любіць і берагчы вас так, як дома.

Але асаблівую цеплыню сваіх слоў я накіроўваю вам, працаўнікам палёў і заводаў, нашай інтэлігенцыі, абаронцам Айчыны, старэйшаму пакаленню і старым. Усім, хто стварыў на жыватворнай беларускай зямлі першую суверэнную і незалежную дзяржаву, прадаўжае ствараць яе сучаснасць. Мы павінны ўмацаваць сваю дзяржаўнасць на прынцыпах сумленнасці і справядлівасці і менавіта такой захаваць краіну для дзяцей і ўнукаў.

Адыходзячы год дапамог нам асабліва адчуць сувязь з роднай зямлёй.

Ён стаў першым у трылогіі «Малой радзімы». Нагадаў, дзе тыя крыніцы, што даюць нам сілу і энергію.

Вярнуў да вытокаў. Туды, дзе па-асабліваму б'ецца сэр-

ца, дзе ўспамінаецца самае заповітнае.

Мы аб'ядналіся ў імкненні зрабіць кожны куток Беларусі не проста прыгожым, а ўзорным.

І ўнадыходзячым годзе нам трэба будзе зрабіць усё, каб краіна патанала ў зеляніне і кветках, натхняла на творчасць і стварэнне, каб нам заўсёды хацелася вярнуцца дадому.

Я не магу абысці ўвагай тых, хто цяпер на пасту: ахоўнікаў нашых жыццяў, людзей, якія забяспечваюць ваенную і эканамічную бяспеку Беларусі. Вялікі вам дзякуй за службу і адданасць справе!

Адыходзіць 2018 год...

Для кожнага з нас ён склаўся па-рознаму. Мы страчвалі родных і блізкіх, знаходзілі новых сяброў, нараджалі і гадавалі дзяцей. Усё, як звычайна ў жыцці. Але галоўнае — мы захавалі мірнае неба для беларусаў, і ў вачах нашых дзяцей няма страху і бязвыхаднасці ад вайны.

Давайце ўсе разам берагчы гэтую найвялікшую каштоўнасць.

У адыходзячы імгненні старога года мы ўглядаемся ў абрысы новага, 2019 года.

Гэта год 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Гэта год 25-годдзя Асноўнага Закона Беларусі.

Гэта год II Еўрапейскіх гульняў.

Гэта будзе год цяжкай працы, перамог і паражэнняў. Разам мы здольныя рабіць немагчымае. Мы абавязкова пераадолеем перашкоды і забяспечым будучыню нашай Радзімы.

Дарагія беларусы, госці нашай краіны!

Шчасця і добра вам, вашым блізкім, вашым дзецям!

Няхай наша родная Беларусь, прыгожая сваімі прыроднымі багаццямі, велічная сваёй высокадухоўнай і культурнай спадчынай, моцная сваім мудрым, добрым, працавітым народам, заўсёды квітнее, жыве ў міры і згодзе.

З Новым годам, дарагія сябры!



КОРАТКА

• У рэйтынгу навагодніх ёлак краін СНД, які склала аналітычнае агенцтва «ТурСтат», галоўная ёлка Беларусі на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску ў гэтыя навагоднія святы ўвайшла ў топ-5 па вышыні.



• Фінансаваць некаторыя дзіцячыя садкі ў Беларусі будуць па новай схеме: сродкі з бюджэту выдзяляюцца ў залежнасці ад колькасці навучэнцаў.

• З 3 студзеня мінчане, якія знаходзяцца ў пошуку працы, змогуць азнаёміцца з наяўнымі вакансіямі толькі на партале Дзяржаўнай службы занятасці.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008